

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК І МІНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№ 256 (6533) | 5 лістапада 1939 г., нядзеля | ЦАНА 10 КАП.

Няхай жыве XXII гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР!
Няхай жыве і мацнее наша магутная радзіма—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!
Няхай жыве вялікі, непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна! Няхай жыве ленінізм!

(З лозунгаў ЦК ВКП(б) да XXII-й гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі)

ЛОЗУНГІ ЦК ВКП(б)

ДА XXII ГАДАВІНЫ ВЯЛІКАЙ КАСТРЫЧНІЦКАЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РЭВАЛЮЦЫІ

1. Няхай жыве XXII гадавіна Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў СССР!
2. Братам па класу, вярнім капітала, барацьбітам за вызваленне рабочага класа ва ўсім свеце—наша брацкая прывітанне!
3. Умоцім інтэрнацыянальны сувязі рабочага класа СССР з рабочым класам капіталістычных краін! Вышэй сцяг міжнароднай пролетарскай салідарнасці! Няхай жыве пролетарскі інтэрнацыяналізм!
4. Няхай жыве мудрая знешняя палітыка савецкага ўрада, якая забяспечвае мір і безпачаснасць нашай радзімы!
5. Няхай жыве наша родная Чырвоная Армія, магутны аплот мірнай працы народаў СССР, верны страж заваяванай Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі!
6. Няхай жыве Ваенна-Марскі Флот СССР—надзейная ахова марскіх граніц нашай радзімы!
7. Няхай жыве магутная савецкая авіяцыя! Няхай жывуць савецкія лётчыкі—гордыя сокалы нашай радзімы!
8. Прывітанне мужнікам і бесстрашным байцам-пагранічнікам, зоркім часавым краіны сацыялізма!
9. Бяляе прывітанне доблесным байцам, камандзірам і палітработнікам гераічнай Чырвонай Арміі, вызваліўшым народы Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ад гнёту польскіх памешчыкаў і капіталістаў!
10. Няхай жывуць вызваленыя народы Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі, поўнапраўныя члены вялікай брацкай сям'і народаў Саюза ССР!
11. Няхай жыве адзіны украінскі народ, з'яднаны ва Украінскай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы!
12. Няхай жыве адзіны беларускі народ, з'яднаны ў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы!
13. Царква Расія была турмой народаў. У савецкай краіне расце і мацнее саюз роўнапраўных народаў. Няхай жыве саюз і дружба народаў СССР!
14. Няхай жыве брацкае супрацоўніцтва рабочых, сялян і інтэлігенцыі нашай краіны!
15. Няхай жыве Канстытуцыя нашай краіны, Канстытуцыя пераможца сацыялізма і сапраўднага дэмакратызма!
16. Няхай жыве блок камуністаў і беспартыйных на выбарах у Саветы дэпутатаў працоўных!
17. Многаметальнай арміі стэханаўцаў прамысловасці, транспарта, гандлю і сельскай гаспадаркі, знатым людзям нашай краіны—палкае большэвіцкае прывітанне!
18. Прывітанне стэханаўцам сацыялістычных палёў, якія па-большэвіцку змагаюцца за высокі ўраджай! Няхай жыве заможнае і культурнае жыццё на гасаў і калгаснаў!
19. Рабочыя і работніцы, інжынеры і тэхнікі цяжкай індустрыі! За высокую здабычу вугалю, нафты, метала!
20. Рабочыя і работніцы, інжынеры і тэхнікі машынабудавання! Змагаюцца за развіццё самага перадавага машынабудавання ў свеце!

21. Рабочыя і работніцы, інжынеры і тэхнікі абароннай прамысловасці! Маючы абаронную магутнасць нашай радзімы! Узбройце Чырвоную Армію і Чырвоны Ваенна-Марскі Флот найвышэй тэхнікай!
22. Рабочыя і работніцы, інжынеры і тэхнікі паліўнай і энергетычнай прамысловасці! Большэвіцкімі тэмпамі рухайце наперад збычу паліва, вытворчасць электраэнергіі!
23. Рабочыя і работніцы, інжынеры і тэхнікі лёгкай прамысловасці! Больш паркала, шуюку, сукна, трыкатама, абутку грамадзянам савецкай краіны! Змагаюцца за паліпашчэне якасці прадукцыі!
24. Работнікі савецкага дзяржаўнага і кааператыўнага гандлю! Змагаюцца за лепшае абслугоўванне савецкага спажываўца, за культурны савецкі гандаль у горадзе і вёсцы!
25. Служачыя савецкіх устаноў! Змагаюцца за ўмацаванне дзяржаўнай дысцыпліны, за дакладнае выкананне савецкіх законаў, дабіваюцца ўзорнага задавальнення запрасаў і патрэб працоўных!
26. За далейшы росквіт культуры народаў СССР, за новыя поспехі і заваяванні савецкай навукі, тэхнікі і мастацтва!
27. Узнімем культурна-тэхнічны ўзровень рабочага класа да ўзроўню работнікаў інжынерна-тэхнічнай працы!
28. Няхай жыве роўнапраўная жанчына СССР, актыўная ўдзельніца ў кіраванні дзяржавай, гаспадарчымі і культурнымі справамі краіны!
29. Штодзённымі клопатамі аб рабочых і слугачых, выхаванне ўсёй масы членаў працоўнага ў духу ленінізма,—пачотны абавязак савецкіх прафсаюзных арганізацый! Няхай жывуць савецкія прафсаюзы—школа камунізма!
30. Працоўныя СССР! Не забывайце аб капіталістычным акружэнні, умацоўвайце нашу сацыялістычную разведку, дапамагайце ёй нарчаваць ворагаў народа!
31. Шырай разгорнем крытыку нашых недахопаў! Умацоўвайце больш магутнасць і арганізаванасць сацыялістычнай дзяржавы рабочых і сялян!
32. Няхай жыве камсамол—верны пачокнік большэвіцкай партыі! Няхай жыве працоўная моладзь нашай радзімы!
33. Навучаючыся савецкай школы! Камсамольцы і камсамолкі! Понеры і піонеры! Авалядайце веды, рыхтуюцца стаць барацьбітамі за справу Леніна—Сталіна!
34. Няхай жыве і мацнее наша магутная радзіма—Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік!
35. Няхай жыве наш пабедоносны рабочы клас!
36. Няхай жыве наша пабедоноснае калгаснае сялянства!
37. Няхай жыве наша сацыялістычная інтэлігенцыя!
38. Няхай жыве Усесаюзная Комуністычная партыя большэвікоў—перадавы атрад працоўных СССР!
39. Няхай жыве Комуністычны Інтэрнацыянал—арганізатар барацьбы супроць імперыялістычнай вайны, супроць капіталізма! Няхай жыве камунізм!
40. Няхай жыве вялікі, непераможны сцяг Маркса—Энгельса—Леніна—Сталіна! Няхай жыве ленінізм!

Цэнтральны Камітэт Усесаюзнай Комуністычнай партыі (большэвікоў)

РАШЭННІ СЕСІІ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СССР ВЫРАЖАЮЦЬ ВОЛЮ СОВЕЦКАГА НАРОДА

АДАБРАЮЦЬ РАШЭННІ СЕСІІ

ГРОДНА. 4 лістапада. (Па тэлефону). Учора ў Гродна адбыўся вялікі агульна-нагарадскі мітынг актыва. З вялікай урадай выслушакі сабраўшыся паважлівае лены таварыш Куніцага аб рашэннях Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. Громкімі аллалісментамі сустраі ўзлельнікі мітынга словы прамоўцы аб тым, што ад гэтага часу грамадзяне Заходняй Беларусі з'яўляюцца грамадзянамі Вялікага Савецкага Саюза, што ім шырока адкрыты дзверы да шчасця, радасці, да светага жыцця пад сонцам Сталінскай Канстытуцыі.

Слова напрасіў дэпутат Народнага Сабрання рабочы махарацкай фабрыкі тав. Бельскі. Спачатку ён дакладнае актыву аб тым, што ён выказаў паказ выбарчыкаў і на Народным Сабранні галасавалі за савецкую ўладу, за з'яднанне з Савецкай Беларуссю. Тав. Бельскі выражае сваю незычайную радасць з паводу рашэнняў Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

— Мы акружаны, — гаворыць ён, — увагай і клопатамі вялікага многалічнага Савецкага народа, непераможнай партыі большэвікоў і лепшага друга працоўных—таварыша Сталіна.

Ярка, вобразна прамова рабочага шклявазда тав. Пашкоўскага не раз прарывалася аллалісментамі.

— 20 год, — гаворыць ён, — мы марылі аб сапраўднай радзіме працоўных, аб тым часе, калі мы зможам дазваць сябе сынамі вялікай радзімы. І вось гэты час настаў. Ён прыйшоў разам з доблеснай Чырвонай Арміяй. Якое шчасце быць грамадзянінам Вялікага Савецкага Саюза! І калі, — прадаўжае ён, — вораг наспрабуе прапінгуць сваю крываўную руку да нашых заваяванняў, — усё мы разам з доблеснай Чырвонай Арміяй станем на абарону нашай выдатнай краіны.

Узлельнікі мітынгу наладжваюць працягую авіяцыю ў чэсп Чырвонай Арміі, савецкага ўрада, таварыша Молатава і правальна народнаў таварыша Сталіна.

У аднадушна прынятай рэзалюцыі, актыўна ўзяў на сябе абавязальнасць:

«Шырока растлумачыць усім працоўным істараычнае рашэнне Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР, мабілізаваць усё свае сілы на ўмацаванне савецкай улады на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Вядучы рашучую барацьбу з контррэвалюцыйнымі і воражымі элементамі, яшчэ пільней згуртавацца вакол вялікай партыі Леніна—Сталіна».

Р. ДОДЗІН.

СТАЛІНУ

Гусее над стомяны светам іггла,
І тленню старэчаю вее.
Адна толькі наша краіна — скала
У іскрах святання ірзае.

У ясныя далі сталёвай ругой
Вядзе ён сталінскі гоній,
Праз буры народам праносіць спакой
І новага свету праменьні.

МУДРАЯ ПАЛІТЫКА СОВЕЦКАГА ўРАДА

Пасля сканчэння работы першай змены светлы, прасторныя работны цэх завоўнікі рабочыя, інжынеры, служачыя друкарні імені Сталіна.

Інфармацыя аб рабоце Уначаровай V Сесіі Вярхоўнага Савета СССР зрабіў сакратар партбюро друкарні тав. Ізакіў. Ён у кароткіх рысах ахарактарызаваў выключнае палітычнае значэнне работы Уначаровай V Сесіі, па якой прысутнічалі Паўночнай Беларусі Народных Сабранняў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

Першым выступіў старшыня заўкома тав. Мачальскі. — Пытанні, якія вырашыла Сесія, — гаворыць ён, — маюць велізарнае палітычнае значэнне. Дзякуючы мудрай, паслядоўнай палітыцы нашага ўрада, Савецкаму Саюзу ўдзяна значна ўзмацніць свае пазіцыі і заваяваць рашучую ролю ў міжнародных справах. Сесія задаволяла просьбу вызваленых народаў Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі.

СОВЕЦКІ НАРОД—МАГУТНЕЙШЫ ў СВЕЦЕ

3-га лістапада, як толькі заводскі гудок абвясціў аб сканчэнні рабочага дня, усё рабочыя, інжынеры і тэхнікі мінскага вагонна-рамонтнага завода імені Маснікова сабраліся на мітынг ў дрэвапрапаруцкі цэх. З інфармацыйнай аб выніках работы Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР выступіў тэхнічны дырэктар завода тав. Бантаранка.

Тав. Бантаранка расказаў, з якім велізарным уздымам і ўвагай сачыў калектыў завода імені Маснікова за работай Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

З радасцю і лікаваннем сустраі рабочыя завода паведамленне аб уключэнні Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў саставу Савецкага Саюза.

Усе выступленні на мітынг былі прасякнуты гарачай любоўю да радзімы, большэвіцкай партыі, да любімага і роднага таварыша Сталіна.

ЯКУБ КОЛАС.

Заходняя Украіна і Заходняя Беларусь—неадрыўны часткі Савецкага Саюза

У падраздзяленнях Мінскага ваеннага вучылішча з вялікім уздымам прайшлі мітынгі, прысвечаныя вынікам Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. У сваіх выступленнях курсанты, камандзіры і палітработнікі аднадушна адабраюць гістарычнае рашэнне Сесіі.

У падраздзяленні, дзе камісарам тав. Цапеліным, на мітынг выступіў курсант тав. Сімкін. Яго прэстыж, але глыбокія на амету словы былі наоўнены пацукіцамі бязмежнай радасці.

Затым выступалі курсанты Астахаў, Манюшым, маюшы камандзір тав. Раёраў і інш. Яны таксама гаворылі аб велічы і велізарным палітычным значэнні гістарычных рашэнняў Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР.

Мітынг аднадушна прыняў рэзалюцыю, у якой гаворыцца:

— Мы, курсанты, камандзіры і палітработнікі, горача вітаем гістарычныя рашэнні Уначаровай Пятай Сесіі Вярхоўнага Савета СССР і аднадушна адабраем мудрую ленына-сталінскую палітыку савецкага ўрада.

Мары народаў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны збыліся. Зараз гэтыя тэрыторыі з'яўляюцца неадрыўнай часткай краіны Савецкай.

Вольны ніколі не ступілі нага польскага памешчыка на вызваленую зямлю, больш ніколі не вярнуцца капіталісты на нацыяналізаваныя заводы і фабрыкі.

(БЕЛТА).

ДЭЛЕГАЦЫЯ ПРАЦОЎНЫХ БЕЛАСТОЦКАЯ АБЛАСЦІ

ВЫЕХАЛА НА СВЯТА ў МІНСК БЕЛАСТОК. 4 лістапада з Беларускага ў Мінск на святэ XXII гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі выехала дэлегацыя працоўных Беларускага абласці ў саставе 29 чалавек. Сярод іх 11 дэпутатаў Народнага Сабрання Заходняй Беларусі — Маркіноўці А. Ф. з Бельскага павета, беластоцкі рабочы Зімон С. К., урач горада Беларуска Кру І. Г. і інш.

Дэлегацыя прыме ўдзел ва ўрачыстым пасяджэнні пленума Мінскага горавета, у святых вечарах па прапрыметствах і ўстановах горада. Дэлегацыя таксама азнаёміцца з буйнейшымі прадпрыемствамі і культурнымі ўстановамі сталіны БССР.

(БЕЛТА).

У К А З

ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОУНАГА СОВЕТА СЯЮЗА ССР

аб узнагароджанні Армянскага Дзяржаўнага Тэатра оперы і балета імені А. А. Спендзіарава і Армянскай Дзяржаўнай Філармоніі

За выдатныя заслугі ў развіцці тэатральнай і музычнай культуры і выхаванні нацыянальных мастацкіх кадраў узнагародзіць:

ОРДЭНАМ ЛЕНІНА:

Армянскі дзяржаўны тэатр оперы і балета імені А. А. Спендзіарава.

ОРДЭНАМ ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЯЦГА:

Армянскую дзяржаўную філармонію.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР

Масква, Крэмль.

4 лістапада 1939 года.

М. КАЛІНІН.

А. ГОРКІН.

Прысваенне звання народнай артысткі СССР заслужанай артыстцы Армянскай ССР Даніелян А. Б.

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Сяюза ССР салітцы Армянскага дзяржаўнага тэатра оперы і балета імені А. А. Спендзіарава, заслужанай артыстцы Армянскай ССР Даніелян Айкануш Багдасару прысвоена званне народнай артысткі СССР.

Узнагароджанне удзельнікаў дэкады армянскага мастацтва

Указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета Сяюза ССР за выдатныя заслугі ў справе развіцця армянскага тэатральнага і музычнага мастацтва ўзнагароджан дэкада армянскага мастацтва.

Ордэнам Леніна ўзнагароджаны — артыстка Дзяржаўнага тэатра оперы і балета імені А. А. Спендзіарава, заслужаная артыстка Армянскай ССР А. Б. Даніелян; мастацкі кіраўнік дэкады армянскага мастацтва, народны артыст РСФСР Р. Н. Сімануў; кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтваў Армянскай ССР А. Т. Цігранян; кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтваў Армянскай ССР А. І. Хачатурян.

Ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга ўзнагароджана 26 чалавек.

Ордэнам «Знан Пачета» 55 чалавек.

Медалію «За трудовое отличие» 49 чалавек.

УРУЧЭННЕ МЕДАЛІ „ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА“ ГЕРОЯМ СОВЕЦКАГА СЯЮЗА

4 лістапада Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР тав. М. І. Калянін уручыў медалі «Золотая звезда» групе Героў Савецкага Саюза, згодна Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 1 жніўня 1939 года «Аб дадзенах знаках адзначэння для Героў Савецкага Саюза».

Герой Савецкага Саюза маёр т. Г. П. Браўчэнка першым атрымаў медалі «Золотая звезда». Яму-ж адначасова ўручаецца другая медалі, якой ён ўзнагароджаны за ўзорнае выкананне баявых заданняў і праўленне пры гэтым выдатны гераізм, які дае права на атрыманне звання Героя Савецкага Саюза.

Грамата аб прысваенні звання Героя Савецкага Саюза, ордэн Леніна і медалі «Золотая звезда» ўручаюцца затым маюшаму камандзіру т. П. Е. Папамаюву, узнагароджанаму за ўзорнае выкананне баявых заданняў і праўленне пры іх выкананні гераіства.

Устаў за тым пачотная ўзнагарода ўручаецца гераізм, подвігам якіх, звышчольна мужнасці і бесстрашны ахвяраўства ўжыў свет. Перал прысутнымі нібы паўстаюць гераічныя старонкі паліўнага мінулага: таварышчэскае чалавечыя знамя, звышчольна ўсё чалавечыя подвигі паліўнаў, экспедыцыя на Паўночны полюс, перадачы нашых баявых арлоў праз Паўночны полюс і Паўночную Амерыку і праз усю нашу абырнейшую краіну, бязлічныя ратныя подвигі, чакальніцы шчы сваіх гісторыкаў.

Медалі «Золотая звезда» ўручаецца Героям Савецкага Саюза палкоўніку А. В. Ляліцэўскаму, палкоўніку П. П. Каманіну, камандзіру В. С. Малавасу, камбару М. Т. Слешэву, палкоўніку М. В. Валд'яну, палкоўніку І. В. Дароніну, камбару М. М. Громаву, камбару А. В. Белькову, палкоўніку Г. Ф. Байтукіну, камбару Б. А. Туржанскаму, палкоўніку С. А. Чорным, палкоўніку В. С. Гаранаву, палкоўніку Д. Д. Пагозіну, маёру П. М. Арман, маёру П. П. Дзясніцкаму, камбару Я. В. Смуськевічу, камбару Д. Г. Паўлаву, камдзіру І. І. Паскураву, О. Ю. Шмітту, М. І. Шведеру, І. Д. Пананіну, А. Д. Алексееву, палкоўніку І. П. Мауру, палкоўніку П. Г. Галавіну, камбару І. Т. Спірыну, маёру Н. Ф. Баланаву, капітану М. В. Юзіну, камбару П. І. Пумпур, камдзіру С. П. Дзясніцкаму, капітану В. М. Покілаву, палкоўніку А. Б. Юмашэву, камдзіру С. А. Даніліну, маёру П. Ф. Шаўлоў, камбару І. Т. Ерэміка, палкоўніку І. А. Дзясніцкаму, маёру П. А. Покілаву, маёру С. Я. Лапушкіну, палкоўніку І. І. Лухіну, старшаму лейтэнанту П. А. Сямбёну, 9. Т. Кроньель, Е. К. Фёдараву, камбару В. Б. Кожымакі, лейтэнанту Г. А. Ватарыну, маюшаму палітруку С. П. Бабураву, капітану В. П. Вінакураву, капітану Д. Т. Леўчанка, капітану І. Н. Машыяну, маёру П. Ф. Тэршкіну, старшаму лейтэнанту А. І. Тімакову, лейтэнанту І. Д. Чарняцкаму, В. С. Грызубавай, капітану М. М. Расковай, капітану 2 ранга І. А. Бурмістраву, палкоўніку Ф. П. Палыніну, маёру С. С. Гайдаранка, маёру Н. С. Герасімаву, капітану 2 ранга Н. П. Егішко, маёру В. В. Звереву, маёру П. Т. Карбаву, капітану Е. Н. Спешнаву, П. П. Шарышова.

Ат імені ўсіх гэтых любімых і папулярнейшых людзей нашай краіны выступілі Герой Савецкага Саюза маёр Г. П. Краўчанка і камбар Д. Г. Паўлаў. Яны выказалі гарачую павагу партыі і ўраду, асабліва таварышу Сталіну за іх настольнае клопата, любоў і ўвагу, яны моцна зыкавалі ўсё савецкі народ, знатымі сынамі якога яны з'яўляюцца, без узяцця і дапамогі якога ўсё гэтыя подвигі былі немагчымы. Яны абяцалі ўсёй сваёй далайшай работай з чэсна праўдліва сваё высокае званне і аказанне ім давер'е ўсёй краіны.

Пасля ўручэння медалей тав. М. І. Калянін выступіў з кароткай прывітальнай прамовай. Ён сардэчна віншаваў усіх таварышоў і пажадаў ім самых вялікіх поспехаў у іх далайшай дзейнасці.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ДЭАРЖПЛАНА ПРЫ СІН БССР І УПРАВЛЕННЯ НАРОДНАГАСПАДАРЧАГА УЧОТА БССР

Выкананне гадовага плана за 10 месяцаў на прамысловых наркаматах БССР рэспубліканскага падпарадкавання.

(у тыс. рубляў у цэнах 1926/27 г.)

Цэнак ва 1000 р.	Фактычна		10 мес. 1939 г. у проц. да 10 мес. 1938 г.	Прог. выкананне плана за 10 мес.	
	10 мес. (сукупнае выкананне) 1939 г.	10 мес. (сукупнае выкананне) 1938 г.			
Прадпрыемств рэспубліканскіх прамысловых наркаматаў	950552	744313	798718	107,3	84,0
Народны Камісарыят Мысцовай Паліўнай Прамысловасці	146558	8823	12462	141,2	85,1
Галоўнае Упраўленне прамысловасці будматэрыялаў пры СНК БССР	12998	10665	10179	95,4	78,3
Наркамлес (уключваючы лесасілазатальню)	150202	113790	123547	108,6	82,2
Наркамтэкстыльпром	21429	17509	16675	95,2	77,8
Наркамлепром	335019	262856	275753	104,9	82,3
Наркамхарчпром	233134	189849	198205	104,4	85,0
Наркамжылпрам	60040	47780	55516	116,2	92,5
Галоўнае Упраўленне рыбнай прамысловасці пры СНК БССР	960	779	885	113,6	92,2
Наркамжыдпрам	122112	92262	105496	114,3	86,4

Даржплан пры СНК БССР.

Упраўленне Народнагаспадарчага ўчота БССР.

Балгарскі друк аб дакладзе тав. Молатава

САФІЯ. 3 лістапада. (ТАСС). Балгарскі друк прадаўжае ажыўлена каментаваць даклад тав. Молатава. Газеты суправаджаюць даклад наступнымі выказваннямі: «Без знішчэння Версальскага дагавора не можа быць міру».

най, бо яна закранае ўсе асноўныя пытанні міжнароднага становішча. Спраўты Расія атэстава нейтральнай. У гэтым важнейшае значэнне прамоў. Сімвалісты савецкага ўрада астаюцца пры гэтым на баку Германіі, якая гатовая падтрымаць ілю мірнага вырашэння міжнародных пытанняў.

Адмена эмбарго на вываз зброі ў ЗША

ВАШЫНГТОН. 4 лістапада. (ТАСС). Сенат і палата прадстаўнікоў адыбылі канчатковы праякт закона аб нейтралітэце, які адмяняе эмбарго (забарону) на вываз зброі. Ён разыходзіцца з тым законам, які быў прынят сенатам 27 кастрычніка.

змяніў ітэр'ю 7 амерыканскіх экспертаў міжнароднага права аб адмене эмбарго на вываз зброі. Часцей выказаліся супроць адмены эмбарго, трое адыбылі гэту адмену.

Стачка партавых рабочых у Нью-Ёрку

БЕРЛІН. 4 лістапада. (ТАСС). Кареспандант газеты «Дейчэ алгемайне пайтунг» наведвае ў Нью-Ёрку, што вялікая стачка партавых рабочых Нью-Ёрка і

іншых гарадоў Атлантычнага ўзбярэжжа ЗША парализавала ўчора амаль усе узбярэжжыя суднаходства. Зараз бастуе 6.000 чалавек. Спынен рух 75 параходаў.

„Пці Парызьен“ аб ваенных дзеяннях на заходнім фронце

БРУСЕЛЬ. 3 лістапада. (ТАСС). У сённяшнім ваенным аглядзе газеты «Пці Парызьен» гаворыцца: «На працягу 8 дзён ужо не назірацца перасоўвання германскіх войск паміж Ольденбургам і Бременам на поўначы і паміж Фрыбургам і Ульмам на поўдні. Германская армія заняла свае пазіцыі. Сілы германскіх войск роўны 80-90 дывізіям. На фронце абодвае станы прадаўжаюць разведчыя аперацыі, якія выклікаюць некалькі сутычак. На ўсход ад

Мозеля нямецкі патруль прабаваў напаці на групу французскіх салдат, але вымушан быў адступіць. На паўднёвым-заход ад Сааруі другі нямецкі патруль праішоў адну французскую вёску, але быў агітуль выбіт, прычым мы захавалі аднаго палоннага. Трэба адзначыць, што германская артылерыя на працягу некалькіх мінут страляла з цяжкіх 105-міліметровых гармат...»

Буйныя ваенныя заказы Англіі і Францыі ў ЗША

НЬЮ-ЁРК. 4 лістапада. (ТАСС). Як наведвае вашынгтонскі кареспандант газеты «Нью-Ёрк таймс», у сувязі з адмайней

эмбарго на вываз зброі ў афіцыйных кругах мяркуюць, што ў бліжэйшыя тыдні Англія і Францыя развеспаць у ЗША ваенныя заказы на 1 млрд. долараў.

Групіроўка ў саставе англійскага ваеннага кабінета

ЛОНДАН. 3 лістапада. (ТАСС). Дыпламатычны аглядальнік газеты «Ньюс эрлінд» Камінгс піша, што ў англійскім ваенным кабінете ёсць яшчэ ўнутраны кабінет, які складаецца з Чамберлена, Галіфакса, Саймона і Хора. Сакратаром гэтага ўнутранага кабінета з'яўляецца лорд Хонкі.

дадзена права выслухоўваць яго прапановы на пасяджэннях ваеннага кабінета. Чорчыль, піша Камінгс, зараз настолькі заняты работай у марскім міністэрстве, што ён адносіцца да гэтага аб'явава, але ваенны міністр Хор-Беліша неадароўна. Ён сумняваюся, — піша Камінгс, — ці зможа такое становішча доўга прадаўжацца. Неадароўна таго, што ўваенны кабінет можа быць наступна пазавезен да ролі рэгістрацыйнай машыны, выдаючна...»

На фронтах Кітая

У правінцы Хубэй на паўднёвым беразе ракі Хань паміж японскімі і кітайскімі войскамі пачаліся жорсткія баі. Японскія скандальныя выказванні ў раёне Пейньцзяна, захваціўшы некалькі важных пазіцый, выдуду наступленне ў заходнім напрамку.

Па даных штаба гуандунскай арміі, японцы страцілі ў кастрычніку ў правінцы Гуандун забітымі 25 афіцэраў і 4.142 салдаты. Кітайцы ўзялі ў палон 4 японскіх афіцэраў і 48 салдат.

Агульнагарадскі сход Стаханаўцаў Віцебска

ВІЦЕБСК. 4 лістапада. (Нар. «Звязды»). Сёння ў памяшканні Беларускага дзяржаўнага тэатра адбыўся агульнагарадскі сход стаханаўцаў прадпрыемстваў і чыгуначнага транспарта. Усяго на сходзе прысутнічала каля 1000 чалавек.

Пад бурныя воплескі ўдзельнікаў схода выбрана пачотны прэзійум у саставе членаў Палітбюро ЦК ВП(б) на чале з таварышам Сталіным.

Са змястоўным дакладам аб пярэднях выніках перадакстрычніцкага сацыялістычнага спарборнітва на прадпрыемствах горада і чыгуначным вузлах і аб далейшых задачах прамысловасці выступіў сакратар гаркома КП(б) тав. Левікаў.

— Стаханаўцы віцебскіх прадпрыемстваў і транспарта ў перадакстрычніцкім сацыялістычным дабіліся вялікіх поспехаў у сваёй рабоце. Машынабудаўнічы завод «Бомітэрт», інструментальна-мэблявая фабрыка, малочны завод, хлебакамбінат дамавінова выканалі гадавую праграму. Уся прамысловасць Віцебска выканалі 9-месячную праграму на 109,3 проц. і за кастрычнік — 111 проц. Павялічыліся рэалізацыя многастапоўнікаў. На адной толькі фабрыцы «ВІМ» лік многастапоўнікаў дасягнуў 300 чалавек.

Па дакладу разгарнуліся спрэчкі. Стаханаўцаў стаханбаўднічага завода імяні Кірава тав. Лін расказаў аб тым, што завод за апошні час асаюў рад новых стапоўнікаў. Стаханаўца чучона-тракацкай фабрыкі «ВІМ» тав. Пучкова падзялілася вопытам сваёй работы на 5 вязальных аўтаматах.

Расказаўчы аб разгарнуўшыся выдатным руху многастапоўнікаў і аб сумішчанай прафесіі, дзяляцца вопытам сваёй работы, стаханаўцы апаасавана паверхні крытыны яшчэ існуючыя буйныя недахопы ў арганізацыі працы рабочых.

Удзельнікі схода прынялі тэст звароту да ўсіх рабочых, работніц, інжынераў, гаспадарнікаў і служачых прадпрыемстваў горада і чыгуначнага транспарта, у якім заклікаюць паспяхова завяршыць 1939 гаспадарчы год і сустрэць знамянальную дату — дзень выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных новымі вытворчымі пераможцамі.

З вялікім уздымам сход пачаў прыватнае пісьмо таварышу Сталіну.

3. ЛАРЫСАЎ.

Выстаўкі народнай творчасці

У азнаменаванне вялікага свята ХХІІ гадавіны Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ў Гомелі, Віцебску і Мінску адбудаваліся абласныя выстаўкі народнай творчасці. На іх будучы шырока прадастаўлены работы рабочых, калгаснікаў, чырвонаармейцаў і хатніх гаспадынь на мастацтву, скульптуру, жывапісе, вышываў, разьбе па дрэву і інш.

Зараз у абласных Домах народнай творчасці ідзе прагляд і адбор шматлікіх экспанатаў. У Гомелі на выстаўку пастанова рад арыгінальных работ. У ліку іх — эскізы работы тав. Гаршановіча «Тав. Свэрдлоў дакладвае таварышам Леніну і Сталіну аб становішчы на заходнім фронце»; работы хатняй гаспадыні тав. Арбузавой — «Сталін — наш вышывальнік», тав. Безуеўчы — «Разгром чырвонаармейцамі беларускай банты» і інш. На выстаўцы народнай творчасці Мінскай абласці будучы дэманстравацца: выдатны эскізы работы гулянамога слесара тав. Мануша — «Ленін у Смольна», партрэт «Ленін і Сталін», вышывы рабочым тав. Калганам, скульптуры чырвонаармейца тав. Трафімава — «Малодшы камандзір», «Цёплая сустрэча Чырвонай Арміі з працоўнымі Заходняй Беларусі», «Калгаснікі» і т. д.



У дзіцячых класах № 18 Сталінскага раёна г. Мінска. Фото В. Баранова. (Фотажурнік БЕЛТА).

СТАЛІЦА БССР НАПЯРЭДАДНІ СВЯТА

Сталіца БССР прымае святочны выгляд. Пачалося ўпрыгожванне плошчаў, вуліц, сквераў, дамоў. Плошча імяні Леніна і Дом урада афармляюцца на тэму «Над кіраўніцтвам партыі Леніна — Сталіна да новых перамог». Над понтральнымі ўваходамі у Дом урада ўстапоўлены вялікі партрэт таварыша Сталіна, тут жа красачына партреты членаў Палітбюро ЦК ВП(б).

На вуліцах і плошчах устапоўляюцца магутныя рэпрадуктары, якія будучы транспіраваць парад на Краснай плошчы ў Маскве, а таксама святкаванне гадавіны Кастрычніка ў гарадах Савецкай Беларусі. На плошчы Свабоды, на Камяроўцы і Старавоўцы ў дзень свята абудуцца адкрытыя масавыя кіносеансы, дзе будучы дэманстравацца лепшыя савецкія кінофільмы.

Упрыгожан гарадскі сквер на Савецкай вуліцы. Супроць ўваходу ўзышаецца вышка з гербам ССРР, партрэтамі Сталіна і Молатава. На вышыні запаліцца лічы «ХХІІ». Ярыя, красачына пано паказваюць раласную сустрэчу Чырвонай Арміі з працоўнымі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Ва ўсім кіручым жыцці горада адчуваецца набліжэнне свята. З раніцы да позняй ночы не спыняецца паяк пакупнікоў у магазіны. Толькі за апошнія пяць дзён мінскі ўніверсальны магазін (ГУМ) прадаў розных прамтавараў — мануфактуры, абутку, мэблі, культуравараў — на 1.037 тыс. рублёў, магазіны «Гастраном» — на поўмільёна рублёў.

Дом Наркамата ўнутраных спраў ўпрыгожан мнствам чырвоных сцягоў, транспарантамі, партрэтамі кіраўнікоў партыі і ўрада, мастацкімі пано. Вялікае пано адлюстроўвае прыезд таварыша Сталіна ў часе грамадзянскай вайны ў Першую коплію армію.

У калектывах фабрык, заводаў і ўстаноў праходзяць урачыстыя вечары, прысвечаныя слаўнай гадавіне.

РАДАСНА СУСТРАКАЮЦЬ СВЯТА

ГРОДНА. 4 лістапада. (Па тэлефону). Радасна сустракаюць вялікае Кастрычніцкае свята працоўныя Гродненскага павета. На прадпрыемствах, у сёлах, на буйных выбарчых участках працягваюцца гутары і даклады аб слаўнай гадавіне Кастрычніка, аб дасягненых за 22 гады савецкай краіны. 3-га лістапада будучы зроблен інструкцыйны даклад для старшых валасных сялянскіх камітэтаў павета.

Малодзе развучае савецкія песні. Яўрэйскі і польскі тэатры ўпрыгожваюць новыя пастапоўкі. Яўрэйскі тэатр ўпрыгожвае пакажа працоўным Гродна пастапоўку «Жыццё кляча». Тэатральныя калектывы разам з уноўаганізаванымі сіфінанчым аркестрам, аўрэйскім і рускім хорам, гурткамі мастацкай самадзейнасці воевіч часцей у дні свята выступаюць у канцэртамі на прадпрыемствах, у сёлах і ў воевіч сяхіх часьях.

СВЯТОЧНАЕ ўПРЫГОЖАННЕ ГОМЕЛЯ

ГОМЕЛЬ. 4 лістапада. (Нар. «Звязды»). Горад Гомель прымае святочны выгляд. Плошчы, вуліцы і дамы ярка ўпрыгожваюцца партрэтамі любімых кіраўнікоў партыі і ўрада, плакатамі, лозунгамі і сцягамі.

На прадпрыемствах і ва ўстановах ідуць апошнія падрыхтаванні да мастацкага афармлення калон дэманстрацый. Валонь рабочых станкабудаўнічага завода імяні Кірава, абутковай фабрыкі «Прапа» і чыгуначнікаў афармляюцца на абарончыя тэмы.

Центральная плошча імяні Леніна афармляецца на тэму: «Партыя Леніна — Сталіна — праваднік і арганізатар перамог камунізма». Тут устапоўляюцца вялікі партрэт таварыша Сталіна, а таксама пано, прысвечанае радаснай сустрэчы Чырвонай Арміі народам Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны.

Калектывы мясакамбіната, тлушчакамбіната, хлебакамбіната і інш. прадпрыемстваў сустракаюць радаснае свята латарыйным выкапаннем гадавых вытворчых планаў.

На аўтамашынах на дэманстрацыю

ЛАГОЙСК. (Спец. нар. «Звязды»). Радасна і весела будучы святкаваць калгаснікі сельгасарэі імяні Дзяржынскага ХХІІ гадавіну Кастрычніка. 5 лістапада абудуецца ўрачысты сход калгаснікаў у дакладам аб ХХІІ гадавіне Кастрычніка. Вуліцы і дамы красачына ўпрыгожваюцца

на 7 лістапада на аўтамашынах калгаснікі паедуць на дэманстрацыю ў Лагойск. У калгасным клубе рыхтуецца спецыяльная праграма святкавання. Сімамі драматычнага гуртка тут будучы пастапоўлен спектакль «Паранічкі». Дзень развучваюць беларускія народныя танцы.

ВЫСТАУКА, ПРЫСВЕЧАНАЯ ВЯЛІКАМУ СТАЛІНУ

БЕЛАСТОК. (Па тэлефону). Вызваляецца народ упершыню ў гісторыі будзе свабодна і ішчасна святкаваць дзень Вялікага Кастрычніка.

На фабрыках, заводах, у школах, вёсках — усюды ідзе падрыхтоўка да свята. Прадпрыемствы ўпрыгожваюцца лозунгамі, транспарантамі, партрэтамі Леніна і Сталіна. Рабочыя вывучаюць песні савецкіх кампазітараў.

У вёсках Беларускага павета да Кастрычніцкага свята адрываюцца 10 новых школ.

У горадзе Беларуска ў зале былага кіноатэатра «Грыб» адкрыта выстаўка, прысвечаная рэвалюцыйнай дзейнасці і жыццю Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Сталовая для рабочых друкарні імяні Сталіна

Калектыву рабочых, служачых і інжынераў-тэхнічных работнікаў друкарні імяні Сталіна (г. Мінск) да свята атрымаў выдатны падарунак. У двара друкарні закончана будаўніцтва новай, добра абсталяванай сталовай на 200 месц. У будынку сталовай абсталяваны таксама пакой адчапачку, чыталня і бібліятэка. На будаўніцтва сталовай зрасходвана каля поўмільёна рублёў.

Напярэдадні свята

ВАЛКАВІСК. У горадзе, мастэчках і вёсках — усюды перадавыя ачыўленне. Агитатары працягваюць гутары аб слаўнай ХХІІ гадавіне Кастрычніка.

Дзейную работу разгарнулі святочныя камітэты на прадпрыемствах горада. На буйных выбарчых участках агитатары працягваюць гутары аб Сталінскай Канстытуцыі, савецка-гістарычных перамогах Кастрычніка. Тут жа на ўчастках развучваюцца рэвалюцыйныя песні, дэкламацыі.

Малодзе вёскі Новасельска-Мішчэўскай воласці арганізавала чырвоныя куток, у якім зараз працягваюцца гутары аб ХХІІ гадавіне Кастрычніка. Праграму святочных выступленняў рыхтуюць гурткі мастацкай самадзейнасці.

ПРАЦОЎНЫЯ БССР НА КУРОРТАХ КРЫМА І КАУКАЗА

Тысячы працоўных БССР пабывалі ў гэтым годзе на саюзных і мясцовых курортах. Па пуцьях і курортах Беларускай курортнай канторы адначывалі і ачыўляліся на курортах Каўказа і Крыма 4630 чалавек. Сярод пабыўшых на саюзных курортах многа калгаснікаў. У Сочы ляталіся калгаснікі В. Н. Грамыка з калгаса імяні Кірава Старавоўскага павета, А. Рэтыкі з калгаса «Абарона» Бармянскага раёна і інш. (БЕЛТА).

БУДАЎНІЦВА КІНОТЭАТРАЎ У БССР

З кожным годам будаўніцтвам колькасць кіноатэатраў у БССР. У будучым годзе пачнецца будаўніцтва новага кіноатэатра ў г. Барысаве на 500 месц. Законачыцца будаўніцтва і будучы узведзены ў эксплуатацыю кіноатэатры ў Магілёве на 700 месц і Барысаве — на 600 месц. Кіноатэатры абсталяваюцца ласейшай апаратурай.

ДЗЁННІК

Сёння, 5 лістапада, у 7 гадзін вечара, у памяшканні клуба імяні Сталіна (рог Бомасамольскай і Інтэрнацыянальнай) абудуецца ўрачыстае пасяджэнне Органітэта Мінгорсовета па Іванавічкімаў раёну з удзелам партыйных, прафесійнальных і камасольскіх арганізацый і прадстаўнікоў РСІА, прысвечанае ХХІІ гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі.

В. а. адзнака рэдактара Т. С. ГАРБУНОЎ.

Вялікі дзяржаўны тэатр оперы і балета БССР. 7 лістапада — аб'ява № 122. ДРЫГВА. 8 лістапада — прамэра САЛАВЕЙ. 9 лістапада — «РУСАЛКА» Аб'ява № 124.

Дзяржаўны яўрэйскі тэатр БССР. 5, 6, 7 лістапада — аб'ява № 7, 8 і 9. ПАВЕЛ ГРЭКАР. 8 лістапада — аб'ява № 10. ГЕРШЭЛЕ ОСТРОПЕЛЕР. Пачатак у 8 гадзін вечара. Каса з 12 да 2 і з 4 да 8 г. веч.

Кіноатэатр «Чырвоная зорка» «ВЫСОКАЯ НАГРАДА». Кіноатэатр «РОДІНА» «НОЧЬ В СЕНТЯБРЬ». Кіноатэатр «ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ» ДОКТАР АВАЛІТ.

Кіноатэатр «СПАРТА» ПАРТЫЯНЫ ВІЛЕТ. Дзіцячы кіноатэатр «СТЕПАН РАЗІН».

Кіноатэатр «НАВІНЫ ДНЯ». 1. Ля шыка Дога (кінопарсы). 2. Лагер ля мора (кінопарсы). 3. Журнал маскоўскай кіностудыі кінохронікі № 93. 4. Далёкаўсходнія частушкі.

ДЛЯ ЛЕПШАГА АБСУЛЮТОВАННЯ НАСЕЛЬНІЦВА ГОРАДА МІНСКА ЛАЗНІ № 1, 2, 3, 4 і 6. 4 і 5 ЛІСТАПАДА ПРАЦОЎЮЦЬ КРУГЛЫЯ СУТКІ, 6 ЛІСТАПАДА — ДА 12 ГАДЗІН НОЧЬ. 5-я ЛАЗНЯ (Серабранка) працуе з 8 гадзін раніцы да 12 гадзін ночы. ПРЫ ЛАЗНІ № 1 ДЛІЯ МАЦЬЯ ЭЯ-АДЗІНОЧАК АДКРЫТ ДЗЯЦЬЦЫ ПАКОЙ. ДЗВІЦ АБСУЛЮТОВАЮЦЬ ІАЭЛЬНЫЯ СЕСТРАМІ.

ВІНАРОВАЧА ПРАМЫСЛОВАСЦЬ БССР УЖЫВАЕ ў ВЯЛІКІХ КОЛЬКАСІЯХ ДЫКАРАСТУЧЫЯ ЯГАДЫ — КЛЮКВУ, РАБІНУ, БРУСНІКУ І ДЫКАРАСТУЧЫЯ ЯБЛЫКІ І ГРУШЫ. ЗБІРАЙЦЕ КЛЮКВУ, РАБІНУ, БРУСНІНІ І МАДА-ДЗІГІ. ЗА ЗДАНЫЯ ЯГАДЫ І ПЛАДЫ ПЛОДАВІНЗАВОДЫ ўПЛАЧВАЮЦЬ: за тону клюквы — 550 руб., за тону бруснікі — 500 руб., за тону рабіны — 250 руб., за тону аблын-дзічан — 150 руб.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ. Да ХХІІ гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі ў МАГАЗІН Мінгорпрамгандля ПАСТУПІ РОЗНАСТАЙНЫ АСАРТЫМЕНТ ТАВАРАЎ. ДЛІ МУЖЧЫНСКАГА І ДАМСКАГА ТУАЛЕТА: ГАЛЬШТУКІ, ВАРАТНІКІ, КІ, ПАДУШКІ, СУМКІ, ДАМОСКІ, ПЯСЫ, РОЗВІВЫ, ГРЭВНІ, ЛЮСТЭРКІ і т. д. ГАЛАУНЫЯ УБОРЫ: МУЖЧЫНСКАЯ ПЛЯПЫ ФЕТРАВЫ І КЕПІ, ДАМСКІЯ БЕРЭТЫ І ДЗІЦЬЦЫ ШПАПАЧКІ. ПАРФУМЕРЫЯ: СУРПРЫЗНЫЯ КАРОВКІ, АЛФАВІТ, ДУХІ РОЗВІВ, ЛЕПНЫЯ САРТЫ ТУАЛЕТНАГА МЫЛА і інш. МУЗЫКА: МАНДАЛІНЫ, ГІТАРЫ, ЗАЛАТАКІ, ГАРМОНІКІ, ПАТФОННЫЯ ПЛАСКІНЫ, ЦЕНКІНЫ КАРЫ, ДАРОЖКІ. ПАСУДНА-ГАСПАДАРЧЫЯ ТАВАРЫ: ЧАЙНЫЯ І СТАЛОВЫЯ СЕРВІЗЫ, ВІННЫЯ ПРЫВОРЫ, РУМКІ, ГРАФІНЫ, СТАКАНЫ, ТАРЭТКІ, ЛЫЖКІ РОЗН., ЦЮТКІ, МАЗЬ АБУТКОВАЯ і інш. МЗБЛЯ: ДЫВАНЫ РОЗН., СТАЛЫ, ШКАФЫ.

МІНГОРПРАМГАНДАЛЬ. УСЕ ДЛІ МУЖЧЫНСКАГА ТУАЛЕТА. Магазін № 14 Мінгорпрамгандля. (6. магазін ГАЛАНТАРЭЯ — Ложніцкая, 10). ДА НАДЫХОДЗЯЧЫХ СВЯТ АДКРЫЎ СПЕЦЫЯЛЬНЫ АДДЗЕЛ мужчынскага туалета. У прадажы: ёсць ГАЛЬШТУКІ, ВАРАТНІКІ, ЗАПАКІ і т. д. ТАКСАМА ЕСЦЬ У ВЯЛІКІМ ВЫБАРЫ РОЗНЫ АРКАЛОН І ДУХІ, ПУДРА, МЫЛА, КРЕМЫ, СУРПРЫЗНЫЯ КАРОВКІ, ДАМСКІЯ СУМАЧКІ, ГРЭВНІ, ЛЮСТЭРКІ і інш. галактарыя.